

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Загад Міністра адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
06.11.2024 № 487

Білеты  
для правядзення экзамену ў парадку экстэрнату  
пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы  
базавай адукацыі  
па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» (абслуговая праца)

2024/2025 навучальны год

## Білет № 1

1. Паняцце аб кулінарыі. Агульныя звесткі аб культуры харчавання, правільным здаровым харчаванні. Агульныя звесткі аб саставе харчовых прадуктаў, вітамінах і мінеральных рэчывах, якія змяшчаюцца ў прадуктах харчавання. Рацыянальнае харчаванне.

2. Практычнае заданне.

## Білет № 2

1. Агульныя звесткі аб тэкстыльных валокнах (на выбар). Будова, валакністы састаў, уласцівасці тканін. Асартымент тканін і тэкстыльных матэрыялаў, якія выпускаюцца на прадпрыемствах Рэспублікі Беларусь.

2. Практычнае заданне.

## Білет № 3

1. Агульныя звесткі аб структуры сямейнага бюджэту. Агульныя звесткі аб правах спажыўца, правілах вяртання някаснага тавару.

2. Практычнае заданне.

## Білет № 4

1. Агульныя звесткі аб значэнні салодкіх страў, іх відаў у харчаванні чалавека. Спосабы цеплавой апрацоўкі. Асартымент салодкіх страў, тэхналогія іх прыгатавання (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

## Білет № 5

1. Агульныя звесткі аб значэнні круп у харчаванні чалавека, аб іх асартыменце. Вызначэнне дабраякаснасці круп, умовы і спосабы захоўвання прадуктаў. Асартымент страў, тэхналогія іх прыгатавання (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

## Білет № 6

1. Агульныя звесткі аб відах бытавых швейных машын. Будова швейнай машыны. Падрыхтоўка швейнай машыны да працы. Прыёмы работы на швейнай машыне. Эксплуатацыя і догляд швейнай машыны.

2. Практычнае заданне.

## Білет № 7

1. Агульныя звесткі аб інтэр'еры жылога памяшкання і яго кампазіцыі. Агульныя звесткі аб значэнні колеру ў інтэр'еры, колеравых гамах. Агульныя звесткі аб відах мэблі, класіфікацыі мэблі. Агульныя

звесткі аб прызначэнні тэкстылю, відах тэкстылю ў інтэр'еры, аб кампанентах дэкарыравання інтэр'еру.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 8

1. Паняцце аб машынай ігольцы, аб прызначэнні, будове і правілах устаноўкі машынай іголькі. Непаладкі ў рабоце швейнай машыны, выкліканыя дэфектамі машынай іголькі. Рэгулятары швейнай машыны, прычыны непаладак у рабоце швейнай машыны і спосабы іх устаранення.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 9

1. Агульныя звесткі аб пажыўнай каштоўнасці малака і малочных прадуктаў, аб спосабах вызначэння іх дабраякаснасці. Цеплавая апрацоўка прадуктаў. Асартымент страў з малака і малочных прадуктаў, тэхналогія іх прыгатавання. Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 10

1. Агульныя звесткі аб класіфікацыі сучаснага адзення (па прызначэнні, спосабу ўжывання, пары года). Паняцце прапорцыі. Агульныя звесткі аб прапорцыях і памерах адзення. Паняцце аб фасоне і мадэлі, аб стылі і ансамблі ў адзенні. Рацыянальны гардэроб.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 11

1. Беларуская нацыянальная кухня: асаблівасці прыгатавання страў, звязаных са святамі каляндарнага цыкла, сямейнымі абрадамі.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 12

1. Агульныя звесткі аб пажыўнай каштоўнасці і значэнні мяса ў харчаванні чалавека, відах мясной сыравіны, вызначэнні дабраякаснасці мяса. Агульныя звесткі аб відах цеплавой апрацоўкі мяса. Асартымент страў, тэхналогія іх прыгатавання (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 13

1. Агульныя звесткі аб пажыўнай каштоўнасці і значэнні рыбы і нярыбных прадуктаў мора ў харчаванні чалавека, спосабах вызначэння іх дабраякаснасці. Першасная і цеплавая апрацоўка прадуктаў. Асартымент

страў з рыбы, тэхналогія іх прыгатавання (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 14

1. Агульныя звесткі аб відах машынных швоў, іх прызначэнні. Паслядоўнасць выканання машынных швоў (на выбар).

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 15

1. Сервіроўка стала. Агульныя звесткі аб сервіроўцы стала і відах прыёму гасцей. Асаблівасці сервіроўкі стала (на выбар).

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 16

1. Агульныя звесткі аб пажыўнай каштоўнасці і значэнні агародніны ў харчаванні чалавека, яе класіфікацыі, вызначэнні якасці, умовах і спосабах яе захоўвання. Першасная і цеплавая апрацоўка гародніны. Асартымент страў і гарніраў з гародніны, тэхналогія іх прыгатавання (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 17

1. Агульныя звесткі аб мадэляванні і канструяванні швейных вырабаў. Разлік колькасці тканіны на стварэнне швейнага вырабу. Віды аздаблення швейнага вырабу.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 18

1. Сучасныя тэкстыльныя матэрыялы. Агульныя звесткі аб нятканых матэрыялах, іх уласцівасцях, пракладачных, падкладачных і аздобных матэрыялах. Агульныя звесткі аб трыкатажным палатне, яго відах, уласцівасцях, сферы прымянення.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 19

1. Вырабы з цеста. Віды цеста і спосабы яго прыгатавання. Бездражджавое прэснае цеста. Тэхналогія прыгатавання вырабаў з цеста (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 20

1. Вырабы з цеста. Віды цеста і спосабы яго прыгатавання. Бездражджавое пясочнае, бісквітнае, слаёнае, заварное цеста. Тэхналогія прыгатавання вырабаў з цеста (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 21

1. Вырабы з цеста. Віды цеста і спосабы яго прыгатавання. Дражджавое цеста. Тэхналогія прыгатавання вырабаў з цеста (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 22

1. Агульныя звесткі аб асаблівасцях выканання і відах вільготна-цеплавой апрацоўкі (унутрыпрацэсная і канчатковая) швейных вырабаў з улікам іх уласцівасцей. Догляд швейных вырабаў.

2. Практычнае заданне.

#### Білет № 23

1. Агульныя звесткі аб значэнні макаронных вырабаў у харчаванні чалавека, аб іх асартыменце. Вызначэнне дабрая якасці макаронных вырабаў, умовы і спосабы захоўвання прадуктаў. Асартымент страў, тэхналогія іх прыгатавання (на выбар). Патрабаванні да якасці, правілы падачы.

2. Практычнае заданне.